

ДАМО СУСТРЭЧНЫ ПЛЯН ДРУГОЙ БАЛЬШАВІЦКАЙ ВЯСЬНЕ

Організація сустрэчныя пляны, узняць новы колгасны прыліў, пашырыць яравы клін, павысіць удзельную вагу тэхнічных і кармавых культур, утварыць насенныя фонды, правесці рамонт сельска-гаспадарчага інвентару, організація батрацтва і беднату на барадзьбу з кулацтвам—асноўныя задачы падрыхтоўкі комсамолу да другой бальшавіцкай вясны

Падрыхтаванымі сустрэць другую бальшавіцкую вясновую сяйбу

Змяшчаемая пастаюва Савінскому БССР аб задачах вясення пасеўкампії дас поўны малюнак той відлік работы, якая стаіць перад другой бальшавіцкай вясной. А гэта ў сваю чаргу вымагае ад комсамольскіх камітетаў і ячэек узраз распачаць дакладную падрыхтоўку да правядзення пасеўкампії.

Мы павінны пашырыць яравыя кіні пасеўнай плошчы БССР на 17,4 проц. а паогул колгасы павінны пашырыць плошчу на 37 проц. Пашырыць плошчу пад тэхнічныя культуры на 35 і г. д. Іншча да 1 студзеня пляны вясенняй сяйбы павінны быць шырока працаўвани ёсць сярод рабочых савгасаў, колгасаў і аднаасобікаў, павінны быць дзеўзены да кожнага савгасу, колгасу, вёскі і кожнай гаспада, кі, павінна быць дадзена цвёрдае зачыненне кожнай кулацкай гаспадарцы. Перад комсамольскімі ячэекі стаіць задана, побач з широкай прапрацоўкай пляну вясенняй пасеўкампії, організація работу на ўтварэнню зінзу сустрэчных пляніў савгасаў і колгасаў. Кожная комсамольская ячэйка павінна мець у сібе опараційны плян конкретнай змены, выходзячы з агульных гаспадарчых задач савгасаў і колгасаў.

Патрэбна ўзраз зараз шырока разгарнуць ударніцтва, сопесчарніцтва, організація ударных брыгад, каб к вясенняй сіубе мы мелі дзесяткі, сотні ударных колгасаў і савгасаў. Патрэбна наладзіць праверку і рамонт сельска-гаспадарчага інвентару, утварыць насенныя фонды у старых і новаорганизаваных колгасах, ачысьціць прац трэнеру ўсё насенне, абліяваць яго на гатунковое, правесці падрыхтоўку працу па вапнаванью і тарпаванью глебы, організація работу па збору шчапак.

Узяўшчыце мэрапрэемстваў па спэцыялізаціі сельской гаспадаркі ў кірунку разьвіцця тэхнічных культур (лену, канапель), малочнай жывёлагадоўлі і прымесловай сывінагадоўлі.

Для ажыццяўлення пастаўленых перад вясноваю сельска-гаспадарчай кампії 1931 г. задач, Савет Народных Камісараў БССР пастаўляў:

1. Задаць яровым культурами плошчу ў 2655 тыс. га (у падрэштні з 2595 тыс. га мінулага году), з іх 160 тыс. га ў савецкіх гаспадарках, 822 тыс. га ў колгасах і 1683 тыс. га ў аднаасобных гаспадарках, а таксама запасервізія заданыя па культурах і рэштках.

Яравы клін павінен быць ориентаваны на 30000 га за лік мэліярованых плошч, на 125000 га за лік разворак сужадоў, на 45000 га за лік раскарчовак і разворак зямлі з пад лесу і на 200000 га за лік везенітага напару, а ўсяго на 400000 га.

Да 1-га студзеня пасеўнікі дадзеныя да савгасу, колгасу і кожнага аднаасобіка.

2. Даручыць Народнаму Камісарыту Земляробства, Белколгасцэнтру, савгасаўствам і рэднымі выкананічымі камітэтамі

а) забясьпечыць давядзенне да 1 студзеня 1931 г. пляну пасеўных плошч на кожнай савецкай і колектыўнай гаспадаркі, царешчы і сялянскага двара, абліяваўшы папярэднія гэтыя пляны на шырокіх вытворчых нарахах пры савецкіх і колектыўных гаспадарках, сельскіх сажатах і на сходах бядніцка-середніцкага сялянства.

Утварэнне насенных фондаў скончыць да 1-га сакавіка

б) засяянія гатунковым насеннем 195000 га яровых, у тым ліку ў савецкіх гаспадарках 40000 га, у колгасах 155000 га, дак чаго пойнасць скарыстася мясцовыя гатунковым насенним фонды савецкіх гаспадарак і колгасаў, а таксама організація абліяваць насенныя на звычайнай;

в) ачысьціць насенне з божжам і тэхнічных культур (лену і канапель) на 100 проц. на савецкіх гаспадарках, колгасах і аднаасобных гаспадарках, прычым на менш 80 проц. насенне павінна быць прапушчана прац трэнер, а таксама організація працтрубанніе насення ў савецкіх і колектыўных гаспадарках і аднаасобных сялянскіх гаспадарках;

г) засяянія яровых культур радковым спосабом коннаю мэханізаціяю сі-

лаю ў савецкіх гаспадарках 46000 га, завоз насення да 1 сакавіка 1931 г., а таксама забраніраваць да пасеву продукцыю таварна-гатункоўга насення, якая атрымліваецца па таварна-гатунковай контрактасці і загатоўках.

д) правесці тарпаванье глебы ў 1931 годзе на плошчы 40000 га, у тым ліку ў савецкіх гаспадарках 5000 га, у колгасах 25000 га і ў вытворчых таварыствах 10000 га і забясьцечыць загатоўку тарпнага угнаенія і тарпнай подсыпкі для плошчы 1932 г. у 60000 га;

е) завапнаваць глебу ў 1931 г. на плошчы 60000 га, у тым ліку ў савецкіх гаспадарках 10000 га, у колгасах 40000 га і ў вытворчых таварыствах 10000 га. па правесці пасеву насення прац выворчынне, апроц насеннях савецкіх гаспадарак, спэцыялізаваных насеннях колгасаў. У вясновую пасеўную кампію 1931 г. организація насенныя тых культур, насенне якіх зьяўляецца дэфіцитным, па такіх плошчах, якія забясьпечылі б пасеваваны сельскай гаспадаркі ў насенныя мясцовыя вытворчынне, а таксама ўжылы заходы мэханізація працэсаў уборкі, зборкі і першапачатковасці апрацоўкі лініяў.

2. Для забясьпечання сельской гаспадаркі пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

3. Для забясьпечання сельской гаспадаркі пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

4. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

5. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

6. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

7. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

8. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

9. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

10. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

11. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

12. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

13. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

14. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

15. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

16. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

17. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

18. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

19. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

20. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

21. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

22. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

23. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

24. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

25. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

26. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

27. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

28. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

29. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

30. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўцаць у савецкіх гаспадарках і ў прыгарадных гаспадарках.

31. Для забясьпечання пасеўнай кампіи 1931 г. разьмеры 30000 тон. Попел, які зімой араецца на прымесловых прадпрыемствах і ў гарадах, галоўным чынам вакроўца

МЭТАЛЬ З-ПАД НОГ НЯ УБРАНЫ

Збор мэталюому праходзіць злачына маруднымі тэмпамі, комсамольскія організацыі ўсё яшчэ ў баку ад гэтай справы

Мы ў адказе за гэтую справу. Рашука біць па недаацэнцы мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў

Вопыт Бабруйскіх комсамольцаў перанесьці ва ўсе комсамольскія організацыі

Учора закончылася дэкада збору мэталюому. Вынікі правядзення дэкады нальчычайна смутны.

На глядзачы на адпаведныя дырэктывы ЦК КП(б)Б, ЦСПСБ і ЦК ЛКСМБ работа на маскох па збору мэталюому не разгрнулася. Між тым, напярэдадні 3 ращаючага году дэялігідкі збору мэталюому пабывае асабліва важнае значэнне.

Публікуемы сёньня ліст партчыцейкі ВСНГ прыводзіць цалы шраг фактаў бясчынных адносін да металёвага золата. Комсамольскія організацыі заводу «Энергія», «Комунар» і інш. у першую чаргу насыць адказнасць за нядбалыя адносіны да збору мэталюому.

Комсамольскія колектывы Бабруйскага комбінату, у парадку падрыхтоўкі да збору комсамолу, правёў двухтыднёвік мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў. Выяўленыя пэраг варштатаў, якія не могуць быць скарыстаны на камбінате.

Вопыт бабруйскіх комсамольцаў павінен быць перанесен ва ўсе комсамольскія організацыі.

Ударнымі двухтыднёвікамі мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў мы павінны разгарнуць работу па збору мэталюому і рапартаваць Х зізду аб конкретных выніках нашай работы.

ЦК ЛКСМБ абавязацьці месячнік збору мэталюому, у час якога траба выкарыстаць піонераў, лёгкую кавалерью, уцягнуць у гэтую работу ўсю рабочую моладзь з такім разьлікам, каб збор мэталюому, звязаны з барацьбай за мобілізацыю ўсіх ўнутраных рэсурсаў, стаў бы штодзённай работай кожнай комсамольскай ячейкі, кожнага комсамольца.

Каштоўныя матар'ялы гніюць, іржавеюць

Адкрыты ліст

Парт. і комсам. колектывам і ячэйкам КП(б)Б, фабкомам і гаспадарнікам прадпрыемстваў зав. «Энергія», «Комунар», ф. «Беларуска» і арцелі «Яднанье»

Паважаныя таварыши

Адна з сур'ёзнейшых перашкод выкананію плану—гэта недахон мэтар'ялу. Дрэнае, некомплектнае засыпачанье хваравіта адбівецца на вытворчасць, тармозіць разгортанье вытворчых сіл прадпрыемстваў і затрымлівае выпуск паўфабрыкату і гатовых вырабаў.

Праведзены па ініцыятыве нашых грамадзкіх арганізацыі налад на шраг прадпрыемстваў Менску дэскрава паказаў, што з мобілізацый ўнутраных рэсурсаў у нашай прымысловай гаспадарцы на ўсіх падраздзяленіях падрыхтаваны. У той час як адны прадпрыемствы востра адчуваюць патрэбу ў мэталах, лесе, будаўнічых матар'ялах, на другіх гэтыя матар'ялы доўгі час ляжаць на рэзкіх грузам.

Выяўленыя значэнне мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў якрава і заключаюцца ўдарнымі брыгадамі впойдзенем:

На заводзе «Энергія»

Жалеза аркуш.	1 м-м	7000 кгр.	пры выдатк. за кв. 200 кгр.
"	2 "	19600	" " " 5400 "
"	4 "	34100	" " " 9900 "
"	12 "	27800	(выдатк. на 29-30 г. на было)
"	18 "	6000	" " " "
каванага	"	14000	кгр. при выд. за год 50 кгр.
Сталі круглай 70 мм	"	704	" " " м-ц 15 "
" 75 мм	"	730	" " " 12 "
Імпортн. фарм. маш. (бяз руху 2½ гады) і г. д.			

На заводзе «Комунар»

Графіту 5 тон, при выдатк. за 10 мес. 5,7 тон (Карбід у парадку Карбіду 3 " " " " " год 770 кгр. «Лягнавага разьбярнага» іра

Значныя запасы сіліндравых съёўлаў і г. д. цягвае паступаць і па сучасны момант

На фабрыцы «Беларусна»

Стэрны	232 кгр.	пры выдатк. за год 50 кгр.
Шары капацітэту—3606 шт.	"	кв. 450 шт.
Нітак—4449 шпулек	"	год 300 шт. і г. д.

У арцелі «Яднанье»

4 ваг. альховага будматар'ялу (10 мес. бяз руху)	выдатк. за год 50 кгр.
Дубовых дошак—1900 куб. ф., при выд. у м-ц 40 куб. ф.	" " " "
Саснов. і альхов. дошак—9000 куб. ф., при выд. 750 у м-ц	" " " "
Фрезэрны варштат большу году без экспліатацыі	" " " "
Даўбільны варштат " " " " " г. д.	" " " "

Гэтыя лічбы дасканалаха характарызуюць у якім становішчы знаходзіцца работа па мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў на прадпрыемствах.

Брыгады выявілі вельмі нездадавальнуючую пастаўлющую складзкага матар'ялана вучоту. У бельшай часткі карткі не заведзены, а там, часам ясьць, запісы адстаюць на 2 і болей месяцаў. Бяз чоткаса на заводах.

Мобілізуцьце вакол гэтага пытання рабочую думку шляхам пастаўлюючай на рабочых сходах і вытворчых нарадах спраўдзочных дакладаў аб мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў.

Выступаючыя зараз на барацьбу за план і правіраючыя гатоунасць прадпрыемстваў да 3-га году пяцігодкі, грамадзкія організацыі ВСНГ падтрабудуюць узяць пад гра-

чаецца ў тым, каб прывесці ў рух гэтыя мёртвыя таварыны і матар'яльныя масы, каб выяць гэтых масы адтуль, дзе яны лішнія і кінечнай узяць іх туды, дзе яны патрэбны.

Аказваюцца ўсялякую дапамогу прадстадуніком рудмэтальгандлю і Рэмаштрэсту ў іх працы па выяўленню лішкай матар'яльных каштоўнасцяў.

Паведамляюце ВСНГ БССР (рэспублікан. камісіі) аб усіх выпадках бюрократызму і ванякітства з боку заводскіх і падраздзяленічных у гэтай справе.

З таварыскім прывітаннем ячэйка КП(б)Б і МК ВСНГ БССР.

На комбінате шмат непадрэзных варштатаў

Штаб па мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў пры колектыве комсамолу Бабруйскага дэвапрацоўчага комбінату паведамляе, што брыгадамі комсамольцаў фанернага цеху праведзена праўка скарыстаньня варштатаў у цеху. Пры праверцы высыветлена наступнае:

Цыклавальны варштат імпортны, шліфавальны варштат імпортны, дыямантны вальцы, два варштаты імпортны даўжынёю 1600 м-м, дыямэтрам 200 м-м, нож «Краўз» (малы), аўтоматычны ножны, 4 варштаты імпортны, варштат ножаточка імпортны для точкі цыклёвых наожоў—усе гэтая варштаты маюць перспектывы для скарыстаньня іх на комбінате. Заводы, якія адчуваюць патрэбу ў гэтых варштатах, павінны звязацца за імі да дырэцыі комбінату.

Брыгада комсамольскай ячэйкі мэханічнага цеху выявіла, што вялікія токарныя варштаты базызейнічае і патрабуе рамонту, у мэханічнай наожоўцы разбралі часткі паступова губляюцца. Паламаныя цікі неабходна направіць. Нажніцы для ліставога металю падаманы і патрабуюць рамонту. Гэтая наожоўца ляжыць на дверы, а майстэрні маюць у іх вялікую патрэбу.

Ножаточки варштат, заказаныя десцнамі, так і не закончаны з-за адсутнасці зборнага чарцяжа. Часткі вальцы і паступова губляюцца. Выяўлена многа металёвага.

На лесаводстве № 6 выяўлены 2 сталіцы ад варштата, машынка ад дынамо трохсільная, дынамо 14—сільная, вертыкаль (паравы насос) і інш.

Штаб па мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў

Новае папаўненне ў армію пролетарскіх педагогаў

Выкананец загад парты!

Неабходнасць разгортвання культуры фронту—уведзенія ўсеагульнага пачатковага павучаньня, ліквідацыі наўпісменнасці, палітэзізацыі ўсёй народнай асветы,— патрабуе ад нас, разам з падрыхтоўкай кадраў нашай вытворчасці, рыхтаваць падкадры. ЦК ЛКСМБ, падыходзічы да практичнага дырэктывы партыі аб пасыцыі комсамольцаў у Падвізы, организаваў курсы піонэрпрацаўнікоў. На курсы ўзяты 40 асоб непасрэдна з практичнай комсамольскай работы і вытворчасці. За пяць месцаў вучобы на курсах яны атрымалі належную теорэтычную падрыхтоўку, якай праходзіла без адрыву ад практичнай працы сиродзяніц. Гэта стала магчымыя толькі тыму, што курсы працавалі мэтадамі соц. спаборніцтва і ўдарніцтва.

Выканаем проблему пэдкадраў

Бюро парт. колектыву пэдфаку БДУ шчыра вітае піонерскіх працаўнікоў, якія скончылі курсы па падрыхтоўцы на Пэдфак. Бюро упэўнена, што вы, улішыся ў пэдфакскую сам'ю, з'явіліся лепшымі ўдарнікамі ў выкананіні нашага павучальнага пляну, у хуткім вырашэнні проблемы падагогічных кадраў для БССР.

Бюро парт. колектыву пэдфаку БДУ, дэканат пэдфаку.

Прывітанне ад Каstryчнікаўскага РК ЛКСМБ

15 павадыроў фарпостаў, прыкладная бытавая комуна, узел ваубачай, сельска-гаспадарчай кампаніі, самаправерка піонер-организациі, барацьба за ўладаванне марксістка-леніўскай тэорыі—весь шэліх актыўнай комсамольскай работы, соцыялістычнай метад работы.

Уступішы ў лік студэнтаў пэдфаку, улішыся ў яго комсамольскіх колектыві, вы накіруеце з улішнімі відзе на падрыхтоўку агнон на права-«лявацкім» двурушнікам і нынікам, якія згубілі рэволюцыйную перспактыву.

Пакажэце бальшавіцкія прыклады ў барацьбе за веды, разгарните ўдарніцтва і соц. спаборніцтва, наладжайце конкретную дапамогу вытворчай ячэйцы.

Бюро РК.

Змагацца за комуністычны быт

Таварыши, вы будучы на курсах, выявілі сябе ініцыятарамі ў справе перабудовы быту на новых комуністычных пачатках. Спадзяемся, што правоўшы курсы і ўлічышы ў шэрагі студэнтаў пэдфаку, вы таксама будзеце лепшымі ўдарнікамі ў справе выкананіні нашага прамфіліяну і дырэктывы партыі аб падрыхтоўцы пролетарскіх педагогічных кадраў. Вы і на пэдфаку павінны стаць лепшымі прыкладамі для других студэнтаў у справе перабудовы ўсіго нашага быту на комуністычных пачатках.

Бюро колектыву ЛКСМБ пэдфаку БДУ.

Вышэй трымайце ленінскі съязг

У Пэдфак БДУ ўліваетца новы атрад маладых комсамольскіх энтузіястых соціялістычнага будаўніцтва на культурным фронце.

Жадаю добры

МАДАВАЦЬ ПОСЬПЕХІ ЎДАРНАЙ ПЯЦІДЗЕНКІ

Забясьпечыць поўнае выкананье і перавыкананье соцыялістычнага дагавору

3 ударнай пяцідзенкі—на ўдарны двухтыднёвік

Пачатая па ініцыятыве к-ву ЛКСМБ рэдакцый газет Фрунзенскай організацыі комсамолу пяцідзенка "Находу за газету", якая ператварылася ва ўсебеларускую ўдарную, скончана. Папірэйні вынікі пяцідзенкі сведчыць аб росьце тыражу "Чырвонай Зъмены" па ўсім комсамольскімі організацыямі БССР і ў прыватнасці па Менску.

Констатуючы становішчы вынікі пяцідзенкі—35000 тыраж "Чырвонай Зъмены", нельга моўкі абыўсці таго факту, што асноўная ёсць мата—сталая праверка выканання содагавору па організацыі і поўнае забясьпечанье ўсіх зъвіненіяў організацыі газетай да зъезду комсамолу па шэрагу рабкорганізацый па выкананні. Пальму пяршынства за дрэнуючу працу ў гэтае галіне треба аддаць (старым знаёмым) Высачанскаму, Лоеўскому і Камарынскому РК ЛКСМБ. Прывіладам сапрауднай, узорнай працы ў галіне распаўсядзвання газеты з'яўляецца Слуцчына (да речы кажучы, іна з гонарам трывале пераходны прызы—сцяг "Чырвонай Зъмены"). Самахавацкі і Сымілавіцкі РК ЛКСМБ на толькі дамагчы 100 проц. ахону падпіскай па газету комсамольцу, але і ў значнай ступені змаглі прасунуць газету ў масы працоўнай моладзі.

Бязумоўна, на дасягнутых посьпехах супыніцца нельга. Праца па распаўсядзванню газеты, па ўкараненію яе ў масы працоўнай моладзі павінна ўпарты працаваць і надаць кожнім РК і кожнай ячейкай.

Пяцідзенку "Находу за газету" трэба пераключыць ва ўдарны двухтыднёвік (з 5 па 20 сінтября), які зараз праводзіцца ў звязку з гадовай падпісной кампаніяй на 1931 г. па лініі НКПТ.

У час двухтыднёвіка трэба дамагчыся абавязковага выканання содагавору, спагнаць запазычанасць пяцідзенкі газете ў 5000 экз.

Да Х-га зъезду ЛКСМБ будзем мець 3000 падпіскы.

Высачанскі РК ЛКСМБ на сінежань м-ц дасягнуўшы "рекорд" лічбы па тыражу "Чырвонай Зъмены"—55 экз. упарты не жадае выконваць кантрольную лічбу ў 250 экз.



— Авою, бокам пранясе, і на стукне...

Выклікаем на спаборніцтва

Комсамольцы Качынскай ячейкі ЛКСМБ падпісаліся на "Чырвонай Зъмены" і выклікаюць на спаборніцтва па распаўсядзванню газеты ўсіх ячейкі ЛКСМБ Бараніцкага раёну.

На даручэнню сходу ячейкі Цітаў.

Да гэтага часу Вушанкі РК ЛКСМБ справай распаўсядзванню газеты "Чырвонай Зъмены" зусім не зайдзе і толькі зараз з'яўрнуў на гэта належную ўвагу. Вылучаны ўпаважаны. Ячейкам дадзены кантрольныя лічбы па распаўсядзванню газеты.

Заданыне выканаем

Да гэтага часу Вушанкі РК ЛКСМБ справай распаўсядзванню газеты "Чырвонай Зъмены" зусім не зайдзе і толькі зараз з'яўрнуў на гэта належную ўвагу. Вылучаны ўпаважаны. Ячейкам дадзены кантрольныя лічбы па распаўсядзванню газеты.

Да студзеня організацыя выкане заданыне.

Гінбург Я.

Скарабагаты съпіць

Зараз па-баявому стаіць задача павялічэння тыражу "Чырвонай Зъмены". Асаблівую карысць у гэтым напрамку могуць даць комсамольцы-лістаносцы. А што-ж робіць лістаносец Самахавацкай пошты — комсамолец Ваўчкоўскай ячейкі Скарабагаты? Нікакі працы па збору падпіскі на газеты ён не вядзе, а газеты разносіць на больш двух разоў у месяц.

Ячейка на цікавіцца працай комсамольца Скарабагатава. "Чырвоную Зъмену" ў ёсці выпісваюць адзінкі.

Чаборык.

Перавыканалі заданыне

Жыліцкая ячейка ЛКСМБ распаўсядзіла па сінежань м-ц 52 экз. "Чырвонай Зъмены". Заданыне, якое было дадзена ячейцы РК, перавыканала.

Кавалёў.

Выконваєм соц. дагавор

Па выкліку Ельскай яч. ЛКСМБ па спаборніцтва па распаўсядзванню газ. "Чырвоную Зъмену", ячейка ЛКСМБ пры Санюкоўскай ШКМ распаўсядзіла 68 экз. "Чырвоную Зъмену" і сабрала рознай падпіскі па суму 135 руб.

Дварак.

Абяцаем зъяць сябе з чорнай дошкі

Драчкаўская ячейка за дрэнуючу працу па распаўсядзванню "Чырвоную Зъмену" была занесена на чорную дошку. Зараз ячейка ўпарты пачала распаўсядзваніца "Чырвоную Зъмену". Усе комсамольцы ў першую чаргу выпісалі газету самі і ўзялі абавязак—да зъезду ЛКСМБ распаўсядзіць сярод беспартыйнай моладзі на менш 140 экз.

Янкавец К.

Ад рэдакцыі: Драчкаўская яч., часлька выканання уяўтага на сябе абавязку будзе зъянята з чорнай дошкі.

Да Х-га зъезду ЛКСМБ будзем мець 3000 падпіскы

На сінечнагазета "Бальшавіцкі Шляхам" Стара-Барысаўскага с-с. тэхнікуму ў апошні час бязьдзейнічае. Вакол газеты німа актыўну, хады ў колектыве калі 260 студэнтаў. Бюро комсамольскага колектыву не ўдзяляе ўвагі на сінечнагазете.

Р. К.-р.

Змагацца за пераходны прыз—сцяг "Чырвонай Зъмены"

Вучні Слуцкай профшколы агиятрывалага будаўніцтва, агаварыўшы пытаньне—аб падпісы на газ. "Чырвонай Зъмены", усе напісаліся на газету і выклікалі на спаборніцтва Аб'яднаную профшколу. Выпісаны 150 экз. "Чырвонай Зъмены". На мітынгу профшкольцы заявілі: "Не паслабім падпіскі на газету, будзем і надаць змагацца за пераходны прыз—сцяг "Чырвонай Зъмены".

Я. Прыбытак.

Райком на цікавіцца

Вузівскі РК ЛКСМБ зусім на цікавіцца справай паведамлення па тыражу "Чырвонай Зъмены", аб чым можа съведчыць той факт, што пры РК німа ўпаважанага "Чырвонай Зъмены".

Райком на ведае, як працуючыя ячейкі па распаўсядзванню газеты. Кантрольныя лічбы па "Чырвонай Зъмене" далёка на ўсімі ячейкамі выкананы.

К.—к.

Паведамленыні

Секрэтар комсамольскай ячейкі вёскі Сыманічы, Петрыкаўскага р-ну, т. Яцук А. Х. на кіруе работай ячейкі. Ячейкі на ёсці не адчуваеца.

Комсамольцы не зляўляюцца барадытамі за колектывізацыю.

Прачываючы.

Вось ужо год, як пры колгасе "Чырвонай Зъмены" была занесена на чорную дошку. Зараз ячейка ўпарты пачала распаўсядзваніца "Чырвоную Зъмену". Усе комсамольцы ў першую чаргу выпісалі газету самі і ўзялі абавязак—да зъезду ЛКСМБ распаўсядзіць сярод беспартыйнай моладзі на менш 140 экз.

Комсамолец.

Да гэтага часу па "трайдцы" ячейка Барысаўскага Цэрквицкага працягвае бязьдзейнічаць.

Треба, каб райком комсамолу падахні ў канец трайдцыніасці старога бюро. Ячейка павінна працаваць.

Комсамолец Н. С.

На сінечнагазета "Бальшавіцкі Шляхам" Стара-Барысаўскага с-с. тэхнікуму ў апошні час бязьдзейнічае. Вакол газеты німа актыўну, хады ў колектыве калі 260 студэнтаў. Бюро комсамольскага колектыву не ўдзяляе ўвагі на сінечнагазете.

Лісоўскі.

"Чырвоная Зъмена" дапамагла

Заслаўская РК РСІ паведамляе, што факты, паказаны ў допісу "Трайдцы" ячейкі Барысаўскага Цэрквицкага працягвае бязьдзейнічаць.

* Клімавіцкая РК РСІ паведамляе, што заметка "Вось дык партыце" пры рассыплюванні цалкам пачвердзілася. Уласенка за свае ўчынкі атрымала вімову ад РК РСІ.

* Барысаўская РК РСІ паведамляе, што ў колгасе "Маяк Соцыялізму" па допісу было праведзена аблеваніе, пасля чаго пытаньне стаяла на бюро РК КП(б)Б. У выніку змаль што ўсё праўленыне колгасу з'яўлялося з працы. Акрамя таго, праведзена чыстка члену колгасу ад варожых элементаў.

* Аршанская РК КП(б)Б паведамляе, што допіс "Дзяржнай справы" пры праўлінні ў асноўным пачвердзілася. Колгасу пранаваны ў 2-х тыднёвін прыняць заходы да зъянічнай ўсіх недахопаў у колгасе "Чырвоная Зъмена".

* Чашніцкая РК КП(б)Б паведамляе, што заметка "За замах на забойства Проя".

ЦБ ДКО.

Комсамольская ячейка и-ца Сыманічы не працуе. Важнейшыя паводы, як напрыклад, агаварыўшы адозвы ЦК Усебіцкіх—праходзяць міна ячейкі. Райком—тут-же, пад бокам, і нічога не прадпрымае.

Ячейка пры Барысаўскім сельскім урадзе вось ужо паўгоды, як вялікія сілы, а Заслаўскім райкомом комсамолу сыпліце цыбули.

Хлопцы жадаюць працаваць, але ведаюць як 14 чалавек хады паступіць у комсамол, але сакратычнай ячейкі адмовіць, бо... на было анкетаў.

Сумны.

П'яціна некаторых комсамольцаў ячейкі менскага дэпо празьдзейніца. Асабліва выдзяляючыца ў гэтым сілы, якімі ўпарты падахні.

Трэба, каб райком комсамолу падахні ў канец трайдцыніасці старога бюро. Рамля і іншы.

Бюро ячейкі павінна падахні ў канец п'яціна падахні.

Тацяна і Клава.

Партыяна ячейка Рагоўскага сельсавету, Заслаўскага р-ну дрэнуе адносіца да справы росту.

Секрэтар ячейкі па 3—4 месяцы марынует зъяўляе ўвагі на выносіць на абгаварынне сходу.

Асот.

На сінежань м-ц тыраж „Чырвонай Зъмены“ 35.000

Па сацыялістычнаму дагавору недавыканана—5.000 экз.

Райорганізацыі, якія зрываюць выкананье содагавору на сінежань месяц:

Высачанская—55 экз.

Межанская—49 "

Лоеўская—64 "

Камарынская—69 "

Сураская—74 "

Хоцімская—81 "

Старобінская—98 "

Чэрыкаўская—86 "

Брагінская—90 "

3-га студзеня 1931 г.

Х ЗЪЕЗД ЛКСМБ

—) да зъезду (—